

фактурных есаблівасілі партитури. Она паказзвае ютуп засобами інструментам або групам оркестра, солістам. Виконаніе некаторых указанных задач чеха адбыващца зұнчасова.

Азовение тәхникад левай руки үзүлдие для дырыхора валікія цялласі меновіта у виніку велізарной разностаңаоці яе функций.

Рухі абедзьвюк руки могуць адбыващца незалежна адзін ад аднаго, і калі правая выражает темп і дынаміку, то левай дапамагае правай, раскрывает настакка-эмоциональный бакі музыки.

x                    x  
                      x

Процес асвоенія дырыхорскага майстэрства -- спіца не аднаго дня. Тая ленагама і замест асноуных састауных кампанентов дырыхорской падгытоукі, якія мы разгляделі у дацзенны раздзеле, патрабуюць пастаяннага асесінавання і практичнага трэнажуру. Толькі при умове авалодання тым ці іншым прибікам, адпрацоўкай да графічнай дакладнасіі канкетнага элемента дырыхравання, кі гаунік духавога, астраднага аркестра чоза быць упачены, што канкетнасць, выразнасць, пеўчананаучасць яго жастау дапаможа ўзельнікам аркестравага колектыву праільна вразумець харарактер і раскрыць змест музычнага твора. А гэта -- задог таго, што музычнае аркестравае віянадыніцкае сістэрства будзе заноімальна садзейнічыць фарміраванню настакка густу слухачоу, газівіваща на высокім якісным узроўні, садзейнічыць сацыяльнаму праству творчаоці духовых і эстрадных аркестраў республікі.

А.Л.КАФАЦЕЎ, кандыдат маста-  
твазнауства, дацент кафедры  
духавой музыки

### У. ПРАБЛЕМЫ АРГАНІЗАЦІІ НАЗУЧАЛЕНІА-ТЭОЧАГА ПРОЦЭСУ АМ'ТАРСКИХ ДУХОВЫХ, ЭСТРАДНЫХ АРКЕСТРАЎ КАЛІСТВА

Асаслівую ролю у паг. лягизапы музычнага масацтва сярод шырокіх мас працууных адигрываніць духавы і эстрадны аркестры. У виніку таго, што професійных такіх колектыву веца, то жанр духавой музыки, квартет, актруна пралаган-уеца у асноуных сцялічніх аркестрамі сферы настакка творчасці. Ён пастаянна

прымаюць самы актыуни ўдзел у абсолютуованні сацыяльна-значных, культуруна-часевых мегапрыемстваў. Спэцифічныя асаблівасці саставу духавога аркестра дазваляюць выконваць канцэртную праграму на адкрытых эстрадах, нават і при несприяльных умовах, і паунацэнна-местацкі гэпертуар у руху з элементамі тэатралізацыі /"духавы хор", "дэфіле", прысягненне яночага карнавалету і да т.п./. Духавая музыка трымала ўзвышла ў наш быт — яна гучыць у святочны дні ў час дэманстрацый на плошчах і вуліцах наўных гарадоў, у парках культуры і адпачынку і да т.п. Вось што адзначае аб перавагах духавой музыкі Н.Н.Міхайлаў: "Як ніякі іншы музычны жанр духавая музыка валодае пастаяннай нагчымасцю ідэйна-эмаяціянальнага ўздзеяння на велізарныя масы людзей... таму, што яна гучыць на адкрытым паветры і у канцэртных залах, на парадах і у калонах дэманстрантаў кроначь духавая аркестры, уважаючыя колектыўную пачуцці і настроі людзей, набілізуочы іх на адзінныя дзеянні!".

Стабільная і устойлівая папуляранасць салізенічнае творчым поспехам эстрадных аркестраў. Як правіла, яны збіраюць даволі прадстаўнічую аудыторию, сярод якой заміннююць слухачы маладёжнай узроставай катэгорыі. Але калі духавыя аркестры — масавая з"ява ў рамках местацкай культуры Беларусі, то гэтага нельга сказаць аб эстрадных аркестравых колектывах, якія з-за складнасці шмат якіх пытанняў яшчэ не атрымалі такога шырокага распаўсюджання /складанасць набыцця музычнага інструментарыю, у тым ліку і электрайнструменты, ступень музыкальнай тэленаўітасці і дастатковага узроўню выканальніцкага майстэрства для выканання музыкі ў эстраднай, джазавай манеры, гэпертуар, аснаўленне арганізаций і да т.п./.

Виступленні аматарскіх духавых, эстрадных аркестраў перад вялікай аудыторыяй слухачоу да шмат чаго абавязваюць. Но халь, не звусёдні гэтыя аркестры могуць парадаваць сваім высокім выканальніцкім узгусунем, добрым рэпертуарам, аўтамастычнасцю. Такое становішча спраў — вэнік цэлага комплексу нявырашаных проблем. Сгреба прасналізаваць гэтую проблему паказвае, што прычина перша за ўсё гоіцца ў нагуевільнай арганізацыі наuczальна-выхеваuchай і наuczальна-творчай работы кіраунікоў аматарскіх духавых, эст-

радных аркестрау. Части яны стагаюца любаші сроджамі і ў найкарацейші тәрмін даңың пепадрыхтаваным узельнікам аркестра изабходны мінімум выканалыніцкіх навықау на тих ці іншым інструменте, а зэтых абымжоувающца ў сваёй работе, у ләпшии выпадку, перидычныі індывідуальныі заниткамі, зноу же накіраваниі толькі на развіццё выканалыніцкага майстэрства. Такую практику работы у поўной меры можна аднесці не толькі да кіраунікоу духовых, эстрадных аркестрау, але і да кіраунікоу іншых аматарских музычных, харэаграфічных, тэатральных коллективау. Ик спраядліва адзначае В.Куэнцоу, "найбольш характерным недахонам у организаціі дзейнасці ... коллектива з"яулненца, у прыватнасці, канцераванне металау работы професійных музыкантау /выдэлена на мі -- А.К./. Тэта адбывающца таму, -- праягвае ён, -- што некаторыя х.в.нікі саматэзных... коллективау ізту навучальна-выхавающей работы бачаць толькі у падрыхтоўцы узельнікам да чуанічна-выканалыніцкай дзейнасці". Кіраунікі аматарских духовых, эстрадных аркестрау гэтые слова трэба ўзяць на узбражение у сваёй работе. Неразуменне этых навучальна-выхавающей працэсу характерна некаторым даследчыкам, ікія гашылкова сцвярджаміць існаванне пераходу мастацкай самадзейнасці у прафесійнае мастацтва<sup>3</sup>. Наконт гэтага неабудна пригадаць слова прафесара Г.Гінзбурга, які гаварыў, што "нам не трэба сто тысяч піяністаў, але нам трэба дзвесце мільёнаў музычна адукаваных аматараў"<sup>4</sup>.

Паколькі сярод усіх коллективаў сферы мастацкай творчасці духовые, эстрадны аркестры выконваюць самыя разнастайныя функциі, работя ў гэтых коллективах павінна праводзіцца па многіх накірунках.

- 
- 2 Куэнцов В. Организация и методика учебно-воспитательной работы в самодеятельных эстрадных музыкальных коллективах. -- М., 1979. -- С. 5--6.
  - 3 Хорниенко З.С. Некоторые вопросы эстетического воспитания трудящихся // Эстетическое воспитание трудящихся. -- Новосибирск, 1962. -- С. 5.
  - 4 Николаев А. Серьезная тема // СМ. -- 1965. -- № 6.

## § I. Структура навчальна-выхаваучага процесу у аматарськім духовим і естрадним оркестри

У розных метадичних роботах /дапамочнікі, метадичний редакціонер, укаїанні і да т.п./ аударамі не розглядаєца дзейнись аматарських колективуя як навчальна-выхаваучи процес, а толькі указывающа асноўная напрамкі на учальна-выхаваучай і творчай работе у колективе. Між тым, навчальна-выхаваучую і творчу работу необходна розглядачь як частку няспыннага, шматграннага НАВУЧАЛЬНА-ВЫХАВАУЧАГА ПРАЦЭСУ, накіраванага на выхаванне духоуна багатай асобы.


Акцэнтаванне ўвагі кірауніку аматарських духовых, естрадных аркестровых колективуя на гэтым пілатэніі правамернае, бо у процесе дзейнисці часта "блізкія" задачы /канцэртныя выступленіі, удзел у гозных меѓупрыемствах і да т.п./ засланяють галоуную выхаваучую жету, якая павінна вызначацца у любым самадзеінным колективе. Ігнараванне гэтага палаўэння прыволаіць, як показала абледаванне духовых і естрадных аркестраў, да непатрабілага фарсіравання работы з музыкантамі-аматарамі, а значыць, на пермы план выстауляюща пытанні "чистага" выканальніцкага майстэрства і не болей таго. Для кірауніка менавіта задача выхавання чалавека, развіццё яго мастацкіх задаткаў і ученніу павінна заставацца галяунай у любой сітуацыі, а канцэртную дзейнисць як такую трэба разглядадь не як самастоіту і вынік\* работы кірауніка і колективу у цэлым, а, на жому думку, як пацвягдзянне узгосшага майстэрства аркестра, як чарговую ступень у духоуным станаўленні засобы кожнага удзельніка. Кіраунік аркестра можа толькі тады лічыць свою работу пасляховай, калі для кожнага удзельніка шлях ад нямелага мавічка да пісьменнага музыкента-аматаста стоне няспынны рухам наперад. Нам уяўлецца гэты рух развіцця па спігальі, дзе усе аспекты работы з выканаўчымі знаходзяцца ва узаемасувязі і індывідуальныя заняткі удзельнікаў пад кантролем кірауніка якія адбываюцца за канцэртным выступленном або удзелам у музычных абслуговуванні сацыяльна-аначнага,

\* Такі няпразільны пункт гледжання з"яўляецца харектэргам у выказваннях многіх специялістau-практикаu, тэарэтикуя мастацкай творчасці.


культурно-часавага мерапрыемства, будучь праходзейць ужо на новы и якасны узроўні, з улікам больш разніць індывідуальнага творчага мыслення і выканальніцкіх навыкаў удзельнікаў колектыву.

Такім чынам відавочна, што абавязковай умсвай дзеянасці любога аматарскага мастацкага колектыву з'яўляецца навучальна-выхаваучы праграмма. Кожны кіраунік абавязаны ведаць структуру гэтага пракцэсу, дзе у се кампаненты цесна ўзаемасвязаны і толькі для зручнасці асьвятленія і дакладнага ўяўлення выдзяляюцца намі як асобныя /гл. прапануемую схему № 1, якая наглядна даведае структурна ўбачыць усе кампаненты і усведоміць іх ўзаемасувязь/.

Схема № 1



Чаб больш канкрэтна ўявіць сабе жэты, задачы і сродкі навучальна-выхаваучага пракцэсу, звернемся да схемы № 2.



§ 2. Маты, задачы і асноўныя накірункі навучальна-творчага процесу у аматарскім духовым, эстрадным аркестрами калектыве

Схематична у папярэднім параграфе мы акцыйнілі спробу вы-  
кладзіці сваё разуменне мату, задач навучальна-выхаваўчага пра-  
цесу ва ўмовах дзеянасці аматарскага духавога, эстраднага арке-  
стра, а таксама вызначылі асноўныя сродкі іх акцыяўлення. Па-  
колкі асноватворчы кампанентамі навучальна-выхаваўчага пра-  
цесу з "яўлінца навучальна-выхаваўчая і навучальна-творчая ра-  
бота /толькі для агучнасці гэтых два зусім конкретныя кампанен-  
ты мы аб'ядноуваєм у адзінае цэлае, таму што іх цеснае звяза-  
даеянне бяспрэчнае/, кірауніку аматарскага духавога, эстрад-  
нага аркестра неабходна назначыць асноўныя накірункі у гэтай ра-

боце<sup>5</sup>. Вивученне волиту арганізації навчально-виховаучай і творчай роботи у розных аматарських духаўых, эстрадных аркестрах гэспублікі дазволіла аўтару сістэматызація конкретныя на-  
кірункі гэтай работы і на аснове іх асансовання выкладці свой  
пункт гледжання па гэтай праблематыцы ў адной з публікаций<sup>5</sup>.  
На наш погляд навчально-выховаучую і творчую работу у калекты-  
ве трэба праводзіць па наступных асноўных напрамках:

- чэтанакіраваная выховаучая работа з удзельнікамі аркестра па псіхолага-педагагічных пазіцій, фарміраванне ва удзельні-  
кау высокіх магістральных принципаў, эстэтычных ідэалаў, творчых  
адносін да заняткаў у калектыве;
- вызначэнне і складанне рэпертуару як найважнейшага срод-  
ку выхавання у працэсе ѡарміравання высокамаральчай, эстэтычна  
развітай асобы /як удзельнікаў аркестра, так і слухачоў/;
- набыццё удзельнікамі калектыву адпаведных ведаў па му-  
зычна-тэарэтичных прадметах /музычная грамата, элементарная тэо-  
рия музыкі, сальфеджыю, асновы гармоніі, гісторыя музычнага ма-  
стства, аналіз музичных формаў/;
- развіццё і пастаяннае удасканаліванне ва удзельнікау  
выканальніцкіх навыкау ігры на духавых, ударных і электрайн-  
інструментах шляхам правядзення сістэматычных індывідуальных за-  
няткаў кірауніка з кожным удзельнікам аркестра і арганізацыі  
планамернай самастойнай работы кожнага музыканта;
- арганізацыя палігатоучай групы як гэверва асноўнага са-  
става аркестра;
- арганізацыя ансамблю духовых інструментau;
- пастаянная ролетычныя работа ў гапетычным класе;

\* аб дыялектичным адзінстве і ўзаемадзеянні кампанентау наву-  
чально-выховаучага працэсу мы ужо гаварылі вышэй. У дадзенны  
выпадку при разглядзе аспекту навчально-выховаучай і твор-  
чай работы некаторыя кампаненты навчально-выховаучага пра-  
цэсу могуць таксама з"яўляцца і напісанымі у навчально-ви-  
ховаучай і творчай работе.

5 Гл.: Коротеев А.Л. Основные направления учебно-воспитатель-  
ной и творческой работы самодеятельного духового оркестра //  
Вопросы культуры и искусства Белоруссии. -- Вып. 2. -- №:  
Вышэйшая школа. -- 1983. -- С. 125--130.

-- вивученне асноу інструментоукі /ағанжыроукі/ і аркестровага дырыжировання з больш падыхтаванымі удзельнікамі і практичнае выкананне гэтых відаў творчай работы;

-- планамерная арганізацыйная работа па уцягненню ў калектыву новых удзельнікаў.

Усе пералічаныя накірункі, спіс чкіх пры большай конкретызацыі можна было б і прадоўжыць, павінны знаходзіцца ў пастаянным узаемадзеянні, узаемаделаўнічы аздін аднаго. Памылка мно-гіх кіраунікоў заключаецца ў тым, што ў сваёй практическай дзея-насці яны расчляняюць, механічна і неабгрунтавана раз'ядноуваюць навучальную, выхаваўчую і творчую работу. Часта вырашэнне пытання выканальніцтва не пакідае часу на асэнса-ванне мастацкай значнасці твора і, тым самым, не дасягаеца га-лоўная задача кірауніка -- эстэтычнае выхаванне асобы сродкамі музычнага мастацтва. Няма неабхолінасці даказаць, што любыя за-няткі ў удзельнікамі аркестра, якія на першы погляд в'яляюцца як біццем толькі навучальной работай, павінны мець творчы харак-тар, выховаўца эстэтычныя, маральныя, залівны і іншыя якасці удзельнікаў калектыву.

Разглядаючы асноўныя накірункі навучальна-творчага працэ-су у духавым, эстрадным аркестрах, мы адзначалі неабхолінасць арганізаціі заняткаву кірауніка з удзельнікамі па асвяенiu музычна-тэарэтичных ведаў, у тым ліку і па гісторыі музычнага мастацтва, выканальніцтва на духовых інструментах. У гэтym плане, на наш погляд, значную карысць прынеслі б заняткі, арганізаваныя кірауніком калектыву па наступных тэмах:

#### Тэма I. Рэннія духавыя інструменты

Развіццё інструментария і яго функцыі ў першавытна-збіччы-нім грамадстве. Асноўныя газнавіднасці інструментария. Музычныя інструменты старажынага Егіпта. Тыпы старажытнаегіпецкіх музычных інструментоў. Узнікненне веенных аркестраў і іх лэгендары. Духавы інструменты у музычных жыцці Шесапатамі /дывэрзіячныя функцій інструменты; сумеснае музіцираванне -- ансамблі удар-ных, струнных і духовых інструментоў/. Сінкгетызм музычнага мастацтва Палесціны. Составы інструментальных ансамблю. Духовы інструменты старажытнага Кітая. Выкарыстанне духовых інструмен-таў у народнай музычнай практицы. Составы палацевых аркестраў.

Стара жыттайңдыкі інструментарий. Сабра класіфікацыі стара жыттайңдыкі інструменттау у сярдневековы трактате "Сангітарат-накара" /"Ақиян музикі"/ Шарнгітәева. Роля духовых інструменттау у музичной культуры Стара жыттайң Грэцыи і Стара жыттайң Рима.

### Література

Музикальная культура древнего мир. -- Л.: Музгиз, 1937, с. 58, 75--76, 97, 102--107, 198, 209--210.

Риман Г. Катехисис истории музыки. -- М.: Музгиз, 1921, с. 14--15, 24--25.

Грубер Р. История музыкальной культуры, т. I, ч. I. -- М.-Л.: Музгиз, 1941, с. 250--271, 304, 322, 320.

Музикальная эстетика стран Востока. -- М.: Музыка, 1967, с. 45, 126, 137, 168, 170, 230, 200--201.

Античная музыкальная эстетика. -- М.: Музгиз, 1960, с. 268, 269.

Бибиков С. Превнейший музыкальный комплекс из костей мамонта: Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. -- Изв: Наукова думка, 1981.

Китайская классическая проза в переводах академика В.М. Алексеева. Изд. АН СССР, 1952, в. 815.

Аллендер И. Музыкальные инструменты Индии. --М.: Наука, 1979.

### Тема 2. Развіццё інструментары і выканальніцтва у эпоху сярэдніх стагоддзяў

Важнейшая асаблівасць сярэдневяковай музичнай культуры. Сімволіка-рэлігійныя значнасць музичных інструменттау у іерархii тэалагічных кантонасцей хрысціянскай царквы. Крышталізацыя н-вой лемакіячнай культуры у творчасці пралетарскіх народнага мастацтва /міз, жанглёр, шпільманы/. Надыроўка і шляхі эвалюцыі духовых інструменттау. Музичная культура і развіццё інструментарыі у краінах княжскага Халіфата. Асаблівасці выканальніцтва на духовых інструментах дэлезнага перыяду. Класіфікацыя зраба-персідскіх музичных інструменттау на падставе прычынай іх гукаваграмміння і проблем сярэдневяковага інструментаванства у трактатах віднейших усходніх вучоных-тэарэтыкаў і пісьменнікаў. Духавы інструменты у творчасці трубадураў, грувецкай і мінеаінгераў. Музичная культура і выканальніцтва на духов-

вых інструментах у сягаднівскім горадзе. Духавыя інструменты у музичнай практицы панасіроу. Палацавы інструментальны ансамблі. Распаусуджанне виканальніцтва на духавых інструментах ва ўніверсітэцкіх студэнцкіх колах. Узнікненне горадскіх музичных карпарацый.

### Літаратура

Музикальная эстетика стран Востока. -- М.: Музыка, 1967, с. 294, 295, 299.

Музикальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. -- М.: Музыка, 1966, с. 21, 29--30.

Риман Г. Катехизис истории музыки. -- М.: Музгиз, 1921, с.44.

Неф К. История западноевропейской музыки. -- М.: Музгиз, 1938, с. 31.

Грубер Р. История музыкальной культуры, т. I, ч. 2. -- М.-Л.: Музгиз, 1941, с. 124.

Садоков Р. Музикальная культура Древнего Хорезма. -- М.: Наука, 1970.

Садоков Р. Тысяча соколков золотого саза. -- М.: Советский композитор, 1971.

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. -- М.: Музгиз, 1940, с. 73--74.

Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. -- М.: Музыка, 1978, с. 9--12.

Вилоградов В. О музыкальной археологии. -- Советская музыка, 1971, № 5.

### Тема 3. Духавыя інструменты у эпоху Адгажэння

Роль інструментальнай музыкі у музичным мастацтве ранняга Адгажэння. Активізацыя функцый духавых інструментаў у музичнай практицы /асаблівасці інструментальнай творчасці Гільома дэ Малло, Франческа Ландзіна/. Інструментарый і выканальніцкае майстэрства на духавых інструментах у XIV--XVI стст. Аансамблевое музіцираванне /палацавы музичныя ансамблі, пастаянныя гарадскія і струнныя ансамблі/. Эвалютыя інструментарыя /з'яўленне трамбона, фагота, тэндээнцыя хроматызацыі і новая функцыя клапанау/. Класіфікацыя музичных інструментаў Міхээлем Прэтарусам. Музичная культура і гэзвіццё вічканальніцкага майстэрства на духавых інструментах у эпоху Адгажэння.

хавых інструментах у Фларенці, у Венеції у ХУ--ХVI стст. Розпаусидданне музіциравання на духових інструментах сярод жанчын /ансамбль жанахінія царквы св. Віта, выкарystанне дыпажорская пелячкі для кіравання ансамблем/. Роль віднейшых кампазітараў Венеціі -- Андрэя і Іакавані Габрьелі у гэзвіці камерна-інструментальнай музыкі. Асаблівасці і значэнне новаўядзення Дж. Габрьелі /выдзяленне у творах самастойных інструментальных партый/.

### Літаратура

Музыкальная эстетика западноевропейского среднекековья и Возрождения. -- М.: Музыка, 1966, с. 522, 540--543, 545--548.

Грубер Р. История музыкальной культуры, т. 1, ч. 2. -- М.-Л.: Музыка, 1941, с. 271, 313, 317, 319, 320--321, 322, 323.  
Неф К. История западноевропейской музыки. -- М.: Музыка, 1938, с. 87.

Каро А. История оркестровки. -- М.: Музыка, 1932, с. 32.  
Прюньер А. Новая история музыки. -- М.: Музыка, 1937, с. 132, 139, 157, 165, 166, 173.

Бургарт. Культура Италии в эпоху Возрождения, т. 2. -- Слб., 1906, с. II6--II7.

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. -- М.: Музыка, 1940, с. II0.

Рогаль-Левицкий Дм. Современный оркестр, т. 2. -- М.: Музыка, 1953, с. 184--185.

Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. -- М.: Музыка, 1978, с. I2--I6.

### Тэма 4. Эвалюцыя духавога інструментария і яго роля у музичным мастацтве ХІІІ стагоддзя

Зараджэнне новага інструментальнага стылю. Прычнын фарміравання і шыротага распаусиддання гамафона-гарманічнага стылю. Ласягнен і ва удасканаліваціі духавога інструментария /эмансіпация папярочнай флейты, узвікненне габоя і яго разнавіднасці, вынаходства кларнета як новая эра інструментальнага будауніцтва, змены для інструментаў трубнага сямейства, фарміраванне галторні/. Выкарystанне духавых інструментаў у творчасці кампазітара Эмілія да Кавальери. Асаблівасці творчасці кампазітара

Марка да Гельяна у інструментальнай сферы і яго інструментальная транскрыпцыі. Клаудзіо Мантэвердзі як рэфарміст у інструментальнай сферы і асаблівасці выкарыстання духавых інструменту у яго творчасці. Развіццё аркестра і выкарыстанне духавых інструменту у творчасці кампазітара Франчэска Кавалі, Марка Антонія Чэсці і Алесандра Скарлаци. Гісторыя значэнне творчасці кампазітара Генрыха Шутца і яго трактоўка духавых інструменту. Интерпрэтацыя духавых інструменту у творчасці Жана Бачіста Лолі і Генты Перселя. Выкарыстанне специфічных, выразных стылькоў духавых інструменту у інструментальчай музыцы.

### Літаратура

- Неф К. История западноевропейской музыки. -- М.: Музгиз, 1948, с. II?.
- Модр А. Музыкальные инструменты. -- М.: Музгиз, 1959, с. 94.
- Риман Г. Катехизис истории музыки. -- М.: Музгиз, 1921, с. 4I.
- Грубер Р. История музыкальной культуры, т. 2, ч. 2. -- М.: 1959, с. 163, 164, 231--282.
- Роллан Р. Опера в XVII веке в Италии, Германии и Англии. -- М.: Музгиз, 1931, с. 14, 29, 46, 59--60, 118.
- Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. -- М.: Музыка, 1978, с. 18--27.
- Рогаль-Левицкий Дм. Современный оркестр, т. 2. -- М.: Музгиз, 1958, с. 18, 90, 187.

### Тэма 5. Духавыя інструменты у музычнай культуре XVIII стагоддзя

Інтэнсіўнае развіццё сольнага выканальніцтва на духавых інструментах. Сістэма навучання выкананіцтва на духавых інструментах. Эволюція духавога інструментарыя /канструктыўныя удасканаліванні папяроочнай флейты, двухклапанны гобой і яго прымяненне, двухклапанны кларнет і яго функцыі, чатырохклапанны фагот і тыту сямейства/. Асаблівасці выкарыстання духавых інструменту у творчасці буйнейшых кампазітараў у першай палове XVIII стагоддзя /Вівальдзі, Гендэль, Бах/. Інструментарый і выканальніцкае мастацтва на духавых інструментах у другой палове XVIII стагоддзя /чатырохклапанная папярочная флейта з механіз-

май для падстгойкі, эвалюция габоя, удасканальванне кларнета, спробы хроматызациі валторны і трубы/. Духавыя інструменты ў творчасці Глюка, Гайдна, Моцарта.

### Літаратура

- Бёрни Ч. Музикальные путешествия. Дневний путешествий 1772 г. па Бельгии, Австрии, Чехии, Германии, Голландии. -- М.-Л.: Музыка, 1967, с. 28, 45, 103, 113, 129, 145, 195, 196.
- Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. -- М.: Музыка, 1964, с. 133, 300, 345, 623.
- Неф К. История западноевропейской музыки. -- М.: Музгиз, 1938, с. 202.
- Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма. -- М.: Музгиз, 1934, с. 203, 205.
- Ливанова Т. Музыкальная драматургия Баха, ч. I. Симфонизм. -- М.-Л.: Музгиз, 1948, с. 12.
- Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. -- М.: Музгиз, 1940, с. 766.
- Рогаль-Левицкий. Современный оркестр, т. 2. -- М.: Музгиз, 1953, с. 22, 92, 187--188.
- Розеншильд К. История зарубежной музыки, вып. I. -- М.: Музыка, 1969, с. 265, 375.
- Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. -- М.: Музыка, 1978, с. 28--74.
- Левик Б. История зарубежной музыки, вып. 2. -- М., 1974, с. 55--56.
- Триан. Б. Флейта. -- М.: Музыка, 1964, с. 14.

### Тэма 6. Духавыя інструменты ў музичнай культуры Расіі

Духавыя інструменты старажытнай Русі. Прамікненне прафесійных інструментатаў у Расію. Рэформы Пятра I у галіне музичнага мастацтва і іх уплыў на духавое інструментальнае выкананіцтва /стварэнне венчана-аркестра: службы, падрыхтоўка венчаных музыкантаў і заснаванне інститута венчаных дырмітора/. Составы аркестраў XVIII стагоддзя /венчаныя аркестры, придворныя, дамашнія, рагавіковыя і іх дзеячнасць/. Вніходніцтва вентильнага механізма і з'яўленне хроматычных медных інструментатаў. Духавыя інструменты ў творчасці рускіх кампазітараў /выкарыстанне духавых ін-

струменту у творчасці заснавальніка рускай кампазітарскай школы Е.Фаміна, Д.Балтняскага, В.Пашкевіча, О.Казлоускага; інды-відуалізация тэмбра духовых інструментаў у творчасці М.Глінкі; духавыя інструменты у творчасці А.Аляб'ея; творчасць П.Чайкоўскага як важнейшы этап у расшырэнні выразных магчымасцей духавых інструментаў; асаблівасці аркестроўкі Н.Рымскага-Корсакава і выкарыстанне духавых інструментаў у яго творчасці як найважнейшага фактара музычнай драматургіі; раскрыццё багацейшых выканальніцкіх магчымасцей духавых інструментаў у творчасці А.Скрабіна/.

### Літаратура

Рогаль-Левицкий Дм. Современный оркестр, т. 2. -- М.: Музгиз, 1953, с. 7, 82.

Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. -- М.: Музыка, 1975, с. 7, 9, II--12, I4--I7, 28--26, 26--27, 28--30, 31--38, 38--40, 44--50, 50--54, 55--56.

Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. От истоков до М.Глінкі. -- Л.: Музгиз, 1959, с. 8, 10.

Вертков К. Русская роговая музыка. -- Л., 1948, с. 29, 38, 54.

Зубов Г. О положении военной музыки в России. -- Слб, 1903.

Солоухин В. Владимирские проселки. -- М., 1958, с. 56--59.

Рознберг А. Русская культура духовых инструментов XIX в. -- М., 1978.

Калінкович Г. Деятельность Н.А.Римского-Корсакова на посту инспектора военно-морских хоров. -- Дис. канд. искусствовед. наук. -- М., 1952.

### Тэма 7. Народны духавы інструментарый і пытанні гісторыі нацыянальнага, сусветнага выканальніцтва на духавых інструментах

Узнікненне беларускіх народных інструментаў /зараджэнне, развіццё і будова/. Выканальніцкае майстэрства на народных інструментах /сольнае і ансамблевое музіцираванне/. Папулярызацыя музычнага мастацтва духавымі аркестрамі і асобнымі выканальнікамі на духавых інструментах у Беларусі. Выкарыстанне выразных эфектаў асаблівасцей духавых інструментаў у творчасці беларускіх кампазітараў

дау. Дасягавені сусветнай практикі выкінальніцтва на духавых інструментах.

### Літара ура

Назіна И. Белорусские народные музыкальные инструменты: самозвучание, ударные, духовые. Минск: Наука и техника, 1979.

Привалов Н. Народные музыкальные инструменты Белоруссии. Минск, 1926.

Нічков Б. Народные духовые инструменты в музыкальной культуре Белоруссии. Минск, 1981.

Голікова Л. Некоторые вопросы музыкальной драматургии оператора Е. Глебова "Свяці, зара" и Д. Смольского "Жан Радзіма" // Вопросы культуры и искусства Белоруссии, вып. I. -- Мн.: Вышэйшая школа, 1982. -- С. 38--40.

Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч. I. -- Музыка /Ленинград/, 1973; Ч. II. -- Ленинград: Музыка, 1988.

Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. -- М.: Музыка, 1978.

Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. -- М.: Музыка, 1975.

Матвеев В. Русский военный оркестр. -- М.-Л.: Музыка, 1965.

Дадзіёманава Вольга. Заходы патрэбная /Музыка ў гарадскіх урачыстасцях ХVІІІ стагодддя/ // Мастацтва Беларусі, 1989, № I. -- С. 74--75.

Ладионова О.В. Музыкальная культура городов Белоруссии в ХVІІІ веке. -- Мн.: Навука і тэхніка, 1992.

Коротеев А.Л. Из истории духовых оркестров Белоруссии XIX в. // Вопросы культуры и искусства Белоруссии, вып. 5. -- С. 78--79.

Коротеев А.Л. Из истории оркестра Гомельской музыкальной школы /1830--1840 гг./ // Вопр. культуры и искусства Белоруссии, вып. 6.

Праздники духовой музыки -- активно развивающийся вид деятельности духовых оркестров. Коротеев А.Л. // Вопр. культуры и искусства Белоруссии, вып. 7.

Харацеев А.Л. Удасканаленне музычнага інструментария як фактар павышэння мастацкага-выканавчага узроўню духавых аркестравых калектываў /гісторыка-тэагатычнае асэнсамблі проблемы/ //

Пытанні культуры і мастацтва Беларусі, вып. II. -- Мн., 1992. -- С. 32--39.

Роль духовых оркестров в пропаганде музыкального искусства // Вопр. культуры и искусства Белоруссии, вып. 3. -- Мн., 1983. -- С. 125--130.

Коротеев А.Л. Жанровая направленность репертуара военных духовых оркестров и их роль в музыкальной культуре Белоруссии // Сборник статей по основным направлениям научно-исследовательской работы, ч. 2. -- Мн.: НИК, 1991.

Карацеев Александр. Даугі ёлях да "Нямігі" // Мастацтва Беларусі. -- 1991, № 5. -- С. 72--76.

Карацеев А.Л. Працэс фарміравання героя-патрыятычнага рэпера таура аркестрау духавых інструментau і аналіз яго становішча на сучасным этапе развіцця музычнай культуры Беларусі // Зборнік артыкулаў па асноўных накірунках наўукова-даследчай работы. -- Мн., НІК, 1999. -- С. 104--134.

Карацеев А. Даверана сольная партыя // ЛІМ, 1980, 6 чэрв. -- С. II.

Карацеев А. Ці парадавалі "духавікі"? // ЛІМ, 1980, 18 чэрв. -- С. I3.

Карацеев А. Класіка папулярна заусёды // Голос Радзімы, 1981, 2 лют. -- С. 7.

Карацеев А. З напалам пачуццяю // ЛІМ, 1980, 18 студз. -- С. IO.

Карацеев А. Лауреат "Пражская вясна" // ЛІМ, 1981, 12 чэрв. -- С. 3.

Тема 8. Відн сучасных аркестрау /духавы, эстрадны/ і інструментальных ансамблей /духавыя, эстрадныя/ з выкарыстаннем у іх мастацкіх і тэхнічных цягчыннасцей духавых інструментau

Выконваемыя функцыі эасобных інструментau і аркестравых груп у сучасных духавых, эстрадных аркестрах і інструментальных ансамблях. Характарыстыка строю, дыяпазону інструментau. Характарыстыка тэмбрау і выразных асаўлівасцей гозных інструментau. Лепіння айчнінне і замежнныя халектны /іх дзеінасць, гісторыя і аналіз гэнертуэру/.

## Літаратура

- Чераш Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты. -- М.: Музика, 1979.
- Рогаль-Левицкий Дм. Современный оркестр. -- М.: Музгиз, 1953.
- Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. -- М.: Музика, 1981, с. 22--43.
- Конен В. Пути американской музыки. -- М., 1965.
- Баталов А. Советский джаз. -- М., 1972.
- Панасье Ю. История подлинного джаза. -- Л.: Музика, 1978.
- Воскресенский С., Киянов Б. Современные эстрадные ансамбли. -- М.-Л., 1975.
- Русская советская эстрада 1917--1929: Очерки истории. М., 1976.
- Русская советская эстрада 1930--1945: Очерки истории. М., 1976.
- Браславский Д. Эстрадные ансамбли. М., 1975.
- Мисовский В., Фейертаг В. Джаз. -- Л.: Музгиз, 1960.
- Феофанов О. Рок-музыка вчера и сегодня. -- М.: Детская литература, 1978.
- Петров Арк. Эхо Баршавского фестиваля. -- Клуб и художественная самодеятельность, 1976, № 8.
- Переверзев Л. Арсенал. Новость, 1976, № 6, с. 102--109.
- Карацеев А. Сустречи прошлого // ЛІМ, 1980, 21 сак., с. II.
- Карацеев А. Спецпячотны трубы // ЛІМ, 1981, 16 стулэ., с. 18.
- Карацеев А. На юнацкую хвалі // ЛІМ, 1981, 7 жніўня, с. 16.
- Коротеев А. Звучит "Аллегро" // Знамя юности, 1980, 22 февр., с. 4.
- Коротеев А. Играет "Чаданс" // Знамя юности, 1981, 16 дек., с. 4.
- Карацеев А. Барацьба за жанр // ЛІМ, 1981, 17 крас., с. 14.
- Карацеев А. Нябачны гэрый манеж // ЛІМ, 1982, 8 кастр., с. 10.
- Коротеев А. Найти своего слушателя // Советский артист, 1981, 12 июня, с. 4.
- Карацеев А. "Трымітас" -- значыць "фрагмент" // ЛІМ, 1982, 12 сак., с. 12.

Акрамя пропанавных тэм, у якіх падрабязна выкладзена ко-  
ла гэзглядаемых пытэнняў з указаннем неабходнай літаратуры, кі-  
рунік калектыву абавязаны умесьці сам рациональна выкарыстоўваць  
матэрыял, выкладзены у тым ці іншым выданні. Выиліча несумнен-  
ную цікавасць кніга вядомага музычнага дзеяча, члена Саюза кам-  
пазітараў СССР, кандыдата мастацтвазнаўства Б.Рунова "Аб ваен-  
на-патрыятычнай музыцы" /М., Советскій композітор, 1979/, у  
якой аутар дае тыгокую карціну гісторні развіцця ваенна-патрыя-  
тычнай музыкі, даследаванню ваяння-музычных калектываў нашай  
краіны і эфрагу іншых краін. Щмат цікавага для удзельнікаў арке-  
стра і для сябе анондуць кіраунікі калектываў у кнізе А.Модра  
"Музычныя інструменты" /М.: Музгиз, 1959/, дзе аутар у лаконіч-  
най форме выкладае гісторню развіцця музычных інструментоў. У  
разделах "Драўляныя духавыя інструменты" і "Медныя духавыя ін-  
струменты" А.Модр не толькі знаёміць читачоу з гісторыяй гэтых  
інструментаў, але і дае поуңую хараکтарыстыку найбольш аручных  
рэгістраў, хараکтарызуе тэхнічныя і гукавыя матчысці інстру-  
ментаў, вызначае іх дыспазоны. Трэба абавязковда звярнуцца да  
кнігі Д.Рагаль-Лявіцкага "Гутаркі аб аркестры" /М.: Музгиз,  
1961/, у якой у даволі даступнай форме можна пазнаёміцца з гіс-  
торыяй развіцця аркестраў. Кніга, які адзначае сам аутар, при-  
значаецца виключна для тых, хто любіць музыку і каму хочацца у  
вольны час атрымальць дастаткова звестак, каб лягчей разабрацца у  
гучанні аркестра. Аутар выдэланне асабліва главу "Духавы аркестр",  
у якой кіраунікі знайдуць правильную класіфікацию розных саста-  
ваў аркестра.

З мэтай больш эфектунага выражэння арганізацыйных пытан-  
няў навучальна-творчага працэсу, удасканальвання прафесійных  
навыкаў кіраунікоў калектываў пропануем звярнуцца да наступнай  
спецыяльнай літаратуры:

#### СПІС РЭКАМЕНДУЕМАЙ ЛІТАРАТУРЫ ДЛЯ КІРАУНІКОЎ КАЛЕКТЫВАЎ ПА АРГАНІЗАЦЫІ НАВУЧАЛЬНА-ТВОРЧАГА ПРАЦЭСУ

1. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. I. -- М.: Советский композитор, 1978.
2. Беркмен Т.Л. Индивидуальное обучение музыке. -- М.: Прогресс, 1964.
3. Болдыгев Н.И. Методика воспитательной работы в школе.--

- М.: Просвещение, 1974.
4. Бабанский Е.К. Оптимизация процесса обучения. -- М.: Педагогика, 1977.
5. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. -- М.: Просвещение, 1981.
6. Ветлунина Н.А., Петрушин В.И. Современные концепции музыкального воспитания подрастающего поколения // Советская педагогика, 1976, № 1.
7. Искусство анализа художественного произведения. М., 1971.
8. Белобородова В.К. и др. Музыкальное воспитание школьников. -- И.: Педагогика, 1975.
9. Организация и методика художественной самодеятельности. Вып. 2. -- Ленинград, 1975.
10. Вопросы учебно-воспитательной работы в самодеятельных коллективах. Вып. I, т. 6. -- М.: Советская Россия, 1972.
11. Назаркинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. -- М.: Музыка, 1972.
12. Интонация и музыкальный образ. -- М., 1965.
13. Якобсон Н.М. Психология художественного восприятия. -- М.: Искусство, 1964.
14. Назаркинский Е.В. О музыкальном темпе. -- М.: Музгиз, 1965.
15. Мейлах Б.С. Эстетика и процессы творческой деятельности. -- В кн.: Искусство и НП. -- М., 1973.
16. Пономарев А.Я. Психология творчества и педагогики. -- М., 1976.
17. Выготский Л.С. Психология искусства. 2-е изд. -- М., 1968.
18. Избранные психологические исследования. -- М.: АН РСФСР, 1956.
19. Гурова В.Н. Некоторые пути развития способностей у участников самодеятельных коллективов. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук. М., 1973.
20. Гинзбург Л.С. О габсте над музыкальным произведением. -- М.: Музыка, 1978.
21. Кабалевский Л.Б. Как рассказывать детям о музыке? -- М.: Советский композитор, 1977.
22. Новикова Л.Н. Методологические проблемы формирования

- коллектива // Советская педагогика, 1972, № 5.
23. Петровский А.В. Социальная психология коллектива. -- М.: Просвещение, 1978.
24. Португалов К.П. Странная музыка в школе. -- М.: Просвещение, 1974.
25. Ступель А.И. Беседы о симфонической музыке. -- Ленинград: Музгиз, 1961.
26. Рахников В., Урицкий В. Высокая миссия дирижера // Советская музыка, 1974, № 4.
27. Прохорова И.А. Преподавание музыкальной литературы в школе. -- М.: Музика, 1965.
28. Зеленина М.Е. Из истории зарубежной музыки. Рек. указ. литературы. -- М.: Книга, 1976.
29. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. Учеб. пособие для учащихся детских музыкальных школ. 5-е изд. -- М.: Музика, 1978.
30. Музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных школ. Сост.: Н.Боголюбова, Л.Балкова, В.Королева и др. 3-е изд. -- Ленинград: Музика, 1979.
31. Россихина В.Л. Беседы о классической музыке. -- М.: Просвещение, 1980.
32. Ауэрбах Л.Д. Рассказы о вальсе. -- М.: Советский композитор, 1980.
33. Кудрявцев А., Илюхин А. Музыкальная грамота. -- М., 1951.
34. Кудрявцев А., Тарапущенко В. Теория музыки. Вып. I. -- М., 1955.
35. Далматов Н. Музыкальная грамота и сольфеджио, ч. I. -- М., 1967.
36. Кондратьев А. Развитие музыкального слуха. -- М., 1962.
37. Соколов В. Начальное сольфеджио. -- М., 1967.
38. Ефимов В. Элементарная теория музыки, 3-е изд. Минск, 1959.
39. Кондратьев А. Краткое изложение элементов гармонии. Пособие для руководителей художественной самодеятельности. -- М., 1958.
40. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. -- М.-Л.: Музика, 1971.

СПІС РЭКМЕНДУЕМАЙ ЛІТАРАТУРЫ КІРАЎНКАМ КАЛектывау  
для УДАСКАНАЛЬВАННЯ ПРАФЕСІйНЫХ НАВІКУ

1. Иванов-Радкевич А.П. Пособие для начинающих дирижеров. -- М.: Музика, 1977.
2. Иванов-Радкевич А.П. С воспитанием дирижера. -- М.: Музика, 1973.
3. Дирижерское искусство. -- М.: Музика, 1975.
4. Козачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. -- М.: Музика, 1967.
5. Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижера. -- М.: Знание, 1973, № 7.
6. Бремиаш О. Практические советы по дирижированию. -- М.: Музика, 1964/1967/.
7. Свачков Д.В. Духовой оркестр. -- М.: Музика, 1977.
8. Авксентьев Г. За дирижерским пультом. -- Ростов-на-Дону, 1962.
9. Багриновский И. Дирижерская техника рук. -- М., 1947.
10. Багриновский И. Основы техники дирижирования. -- М., 1963.
11. Канерштайн М. Вопросы дирижирования. -- М., 1965.
12. Мусин И. Техника дирижирования. -- Ленинград, 1967.
13. Цветов А. Техника дирижирования. -- Саратов, 1959.
14. Ратнер С. Элементарные основы дирижерской техники. Минск, 1961.
15. Калачев В. Учебное пособие для руководителей самодеятельных духовых оркестров. Чита, 1965.
16. Иан Э. Элементы дирижирования. -- Ленинград: Музика, 1980.
17. Кожевников Б., Тавлин Б. В помощь руководителям самодеятельных коллективов. -- М., 1965.
18. Румов В. Как организовать самодеятельный духовой оркестр. -- М.: Музгиз, 1959.
19. Лысань Г. Самодеятельный духовой оркестр. -- М.: Профиздат, 1948.
20. Матвеев В. Русский военный оркестр. Краткий исторический очерк. -- М.-Л.: Музика, 1965,
21. Чарльз Г. Правила оркестровки. -- Будапешт, 1964.
22. Зудин И., Кожевников Б. Пособие по инструментовке для

духового оркестра. -- К.: ВУД, 1950.

23. Вилковир Е., Иванов-Радкевич Н. Общие основы инструментовки для духового оркестра, 2-е изд. -- М.: Музгиз, 1947.

24. Глинский-Кесаков А.В. и Дьяконов Н.А. Музикальные инструменты. -- М., 1952.

25. Готлиб Н., Зудин Н. Пособие по инструментовке для руководителей самодеятельных духовых оркестров. -- М.: Музгиз, 1961.

x                    x  
x

Таким чинам, глядя на усіх параметрах асноувных праблем арганізацыі навучальна-творчага процэсу у аматарскім духавым, эстрадным аркестры даволіць, на наш погляд, паделшыць арнентацыю кіраунікоў калектывау аматарскай мастацкай творчасці, а таксама канкretызуе з месці навучальнага процэсу падрыхтоўкі кадрау для аматарскіх духавых, эстрадных аркестраў гэспублікі.

БРАГІНСКІ Л.М.

## VI. ТВОРЧЫЯ, МЕТАЛЫЧНЫЕ І АРГАНІЗАЦЫЙНЫЕ ПРАБЛЕМЫ ФУНКЦЫЯНІРАВАННЯ ДЗЕІЧЧЫХ ДУХАВЫХ АРКЕСТРАВЫХ КАЛЕКТЫВАў

Сярод шматлікіх музычна-інструментальных калектываў асаблівае месца і роля налемыць, на наш погляд, дзіцячым калектывам. Значнасць арганізацыі, існавання і творчага развіцця падобных калектываў лавелі істотная. У першую чаргу, мы маём на увазе тое, што ва ўмовах дзеінасці дзіцячых калектываў дзіця атрымлівае не толькі цэлы комплекс даволі ад'ёмных ведаў /навучанне выканальніцкім навыкам на інструменце, засваенне матэрыялу па музычна-тэарэтычнай падрыхтоўцы і да т.п./, але і развіваецца як асобы /дасягненне паўнага творчага узроўню, гарміраванне частацца-вобразнага мыслення, эмоцыйнальная чуласць, інтэнсіфікацый інтэлектуальная-мысліцельская дзеінасці у процэсе засваення складанага музычнага матэрыялу на тэарэтычнім і практичным узроўні, зусім дастатковы узровень музычна-эстетичнага развіцця,